

# СКРЫ

## ильчина

XVIII

8019 (III)

бн 1191  
05



# ІСКРЫ ІЛЬІЧА

ШТОМЕСЯЧНАЯ ЧАСОПІСЬ  
ДЛЯ МЕНШЫХ ДЗЯЦЕЙ  
ОРГАН ЦК ЛКСМБ  
НАРКАМАСВЕТЫ

ГОД ВЫДАННЯ Б  
ВЕРАСЕНЬ 1933

№ 13

## Вучыцеся ўпартा, шмат, старанна

Ліст т. ВАРАШЫЛАВА АКЦЯБРАТАМ



Акциябраты Смольнінскага раённага лагеру паслалі праз газету Ленінградскіх піанераў— „Ленінскіе Іскры“ ліст тав. Варашилаву. У лісце яны расказаі як адпачываюць, як

моцна яны любяць Чырвоную армію.

Тав. Варашилаў даслаў акциябратам наступны адказ:

„Мілыя рабятні, велізарнейшы чырвонаармейскі дзякунь за добры ліст. Малайцы, што пад ніраўніцтвам сваіх ваннатых добра праvodзіце лагерны час.

Расціце, мацнейце і добра, як трэба будучым большэвікам (а можна быць, вы ўсе ўжо большэвіні,—тым лепш) вучыцеся. Вучыцеся ўпартা, шмат, старанна. Веды—вялікая сілішча. З вёдамі вы ўсе будзеце большэвікамі-велінанамі.

Прывітанне.


Чырвонаармеец  
К. ВАРАШЫЛАЎ.

РАБЯТАІ АБАГАВАРЫЦЕ гэты ліст тав. ВАРАШЫЛАВА НА ЗАНЯТКАХ У ШКОЛЕ, НА ЗБОРАХ ЗОРАЧАК. АДКАЖАМ НА ЛІСТ НАРКОМА—ЯШЧА ЛЕПШЫМ ЗАСВАЕННЕМ ВЕДАУ, АКУРАТНЫМ НАВЕДВАННЕМ ШКОЛЫ, ПРЫКЛАДНАЙ ДЫСЦЫПЛІНАЙ НА ЗАНЯТКАХ.



Е. НІНІНА

XVIII  
8019 (III)



## Урыўкі ўспамінаў<sup>\*)</sup>

### Пачатак

У 1888 г. сям'я Ўльянавых (сапраўднае прозвішча Леніна) пераехала ў Самару. Гэта быў ціхі гарадок, у якім не было ні фабрык, ні рабочых. Не было грунта для практичнай работы, але ў палітычных гуртках Уладзімер Ілыч быў самым актыўным членам і з думкамі яго лічыліся.

З 1893 г. Уладзімер Ілыч—у Пецярбурзе. Яго сярод рабочых ведаюць як Мікалая Пятровіча. Ведаюць таксама, што ён-жэ Ульянаў, але ніхто не прагаворыцца аб гэтым. У некаторых мясцох ён Тодар Пятровіч, другія завуць яго „стары”, а сам ён часта падпісваецца „Цяпкін”. Многа было ў яго розных прозвішчаў. За ім сочаць, ганяюцца дзесяткі царскіх шпіёнаў, каб знайсці і пасадзіць у турму. Але Уладзімера Ілыча ня так-то лёгка злавіць: ён па носе пазнае кожнага шпіёна.

Аднага разу ён ідзе на рабочы сход. Бачыць здалёк, што каля варот шпіёны круцяцца. Хутка заходзіць ён у суседні двор, садзіцца заместа дворніка. Настаўляе каўнер і нізка апускае шапку. Сядзіць і пасмейваецца з шпіёнаў—яму весела, ён не баіцца небяспекі.

Многа піша Уладзімер Ілыч. Усё ім напісане разыходзіцца па руках рабочых.

Друкаваць нельга, царскія чыноўнікі не дазволяюць.

Надзея Канстантынаўна—настаўніца аднай школы, яна ходзіць па рабочых кватэрах і дзеліцца сваімі ўражаннямі з Уладзімерам Ілычом. Яны абмяркоўваюць усё разам, намечаюць планы работы.

Ствараецца пролетарская організацыя „Саюз барацьбы за вызваленне рабочага класа“. І ў самы разгар організацыі, у 1895 г., Уладзімера Ілыча арыштоўваюць.

### Абставіны не перашкаджаюць

У турме Уладзімер Ілыч многа працуе, ня сумуе, што ён не на волі. Ён піша, чытае, усімі сіламі стараецца не парываць кірауніцтва над створанай організацыяй.


Усялякімі способамі Ілыч стараецца наладзіць і трymаць сувязь з таварышамі—памочнікамі ў рабоце, што жылі на волі. У кніжках, якія пабывалі ў турме ў Ілыча, між радкоў па розных адзнаках таварышы ўважліва разбіралі ўказанні свайго правадыра.

### „Смачная страва“

Сястра прыносіла ў турму Уладзімеру Ілычу малако.

Уладзімер Ілыч рабіў з чорнага хлеба маленькія кубачкі з напарстак і наліваў у іх малако, потым звычайнym пяром макаў у малако, пісаў між радкоў на кніжках.

<sup>\*)</sup> Пачатак глядзі ў № 12 часом „Іскры Ілыча“.



... Афіцэр падаў бабцы малако ў гаршку. А неўзабаве над гаршком палаў агонь—гарэла забароненая літаратура.

Патрымаўшы гэтыя старонкі над агнём, таварышы лёгка чыталі ўказанні правадыра.

У шчылінку дзвярэй часта заглядваў вартавы, і Уладзімер Ільіч міgam глытаў „чарнільніцу“, як толькі пачуе шорах за дзвярыма.

„Страва“ была ня вельмі смачная, і прышлося аднойчы праглынуць шэсць чарнільніц”—апавяддаў Уладзімер Ільіч.

### Гаршок з малаком

У 1897 г. Уладзімер Ільіч быў сасланы ў Енісейскую акругу. З ім была Надзея Канстантынаўна і яе маці.

Уладзімер Ільіч не пераставаў працеваць, не траціў сувязі з таварышамі, вельмі многа пісаў, знаёміўся з жыццём мясцовых сялян, якія адносіліся да яго з павагай.

У вольны час Ільіч найбольш любіў займацца паляваннем. Надзея Канстантынаўна часта хадзіла з Уладзімерам Ільічом на паляванне. Аднаго разу яна бачыла як блізка каля іх прабегла лісіца. Уладзімер Ільіч апусціў стрэльбу і, як зачараўаны, глядзеў на лісіцу.

— Чаму-ж ты не страляў? — запытала Надзея Канстантынаўна, калі лісіца адбеглася далёка.

— Вельмі-ж яна прыгожая была... — адказаў Ільіч.

У адзін з зімовых вечараў у кватэру Ўладзімера Ільіча прышлі „госці“ з рэвальверамі ля пояса.

Уладзімер Ільіч піў чай з селянінам.

„Госці“ — царскія жандары — заявілі, што ім трэба пазнаёміцца з бібліятэкай.

Уладзімер Ільіч падаў афіцэру табарэтку, каб зручней было праглядваць кнігі на верхніх паліцах.

Надзея Канстантынаўна пераглянулася з маткай.

— Гаспадзін афіцэр, дайце мне, калі вам не цяжка, гаршок з малаком, што на верхній паліцы стаіць.

Афіцэр падаў бабцы малако. Тая вышла з малаком у қухню. А неўзабаве полымя агню ўзвілося над гаршком — гарэла забароненая літаратура.

Афіцэр уважліва праглядзеў верхнія паліцы. Нічога не знайшоў. А калі ён дайшоў да ніжняй, Надзея Канстантынаўна сказала афіцэру:

— Вы кнігамі для настаўнікаў таксама цікавіцесься? На ніжняй паліцы мае кнігі, толькі школьнія.

Голос яе спакойны.

— Можна пакінуць,—сказаў афіцэр.

Вышлі.

А на ніжняй паліцы была ўся забароненая літаратура, за якую Ўладзімеру Ільічу прышлося-б сур'ёзна адказваць.

## Што гэта?

У Расіі рэволюцыя!

— Скарэй, як мага скарэй трэба ехаць!

— Куды ехаць?

— Трэба пачакаць.

Чакаць няма сілы. Едуць.

З вялікімі труднасцямі, але едуць у Расію.

Вось ужо руская гаворка на станцыях, рускія людзі.

Радуюцца ўсе.

— Пачакайце радавацца. Мы едзем проста ў турму, — ахалоджвае Ўладзімер Ільіч радасць.

16-га красавіка 1917 г. уночы — вакзал Пецярбурга.

— Смірна!

Многа рабочых з вінтоўкамі, у шэрых салдацкіх шынелях.

Ільіч зьдзіўлены.

І раптам:

— Ура!


Тысячи галасоў! Аркестр!

— Ур-а-а! — працаціся каля вакзала, коціца і грыміць па пляцы.

— Ур-а-а!

— Што гэта? — дзівіцца Ўладзімер Ільіч.

— Гэта рабочыя і рэволюцыйнае войска вітаюць вас, — адказваюць яму.



## яблыкі наспелі

Яблыкі паспелі,  
І ўжо чуць віселі,  
Светлыя і ясныя  
Яблыкі наласныя.  
Сёння анцябраты  
Дружнаю брыгадай  
Кошыкі пабралі  
Яблыкі здымалі.  
Яблыкі паспелі —  
Самі з дрэў ляцелі.  
Дзеци іх збіралі,  
Ў скрынкі пакавалі.

М. КАЛАЧЫНСКІ.

# ЧВАЛІНІЯ дароги

Паляцелі ўсе пяучыя птушкі ў яркіх і стракатых убраннях. Як адляталі яны ў вялікую дарогу, мы не бачылі, бо адлятаюць яны уночы.

Невялічкія птушкі стараюца найбольш ляцець уночы—ад ворагаў спакайней. А дарогу на поўдзень пералётныя птушкі знайдуць нават з завязанымі вачыма. Крылатыя падарожнікі нават астаноўкі робяць на тых мясцох, што і ўвесну.

Кожны дзень, кожную ноч адпраўляюца ў дарогу новыя чароды птушак. Ляціць не спяшаючыся, павольна, з доўгімі астаноўкамі, ні то што вясною.

Першымі адлятаюць тыя птушкі, што пазней прыляцелі да нас вясною; апошнімі тыя, што былі першымі вястунамі вясны—жаваранкі, гракі.

Некаторыя з птушак, гракі, напрыклад, далёка на поўдзень не ляціць. Яны спыняюцца ў нашым Крыму, дзе і зімуюць. Другія ляціць у Афрыку і нават у Амерыку.

Многа розных няшчасцяў і прыгодаў чакае крылатых падарожнікаў у дарозе. Тысячы птушак загінуць ад драпежнікаў: ястрабаў, каршуноў, якія ляціць за імі ўслед на сваю зімоўку і б'юць іх на ляту.


Падпільноўвае птушак у часе пералёту і чалавек: ён ловіць сілкамі, забівае са стрэльбы.

А больш за ўсё гіне птушак у моры. Густыя туманы засцілаюць дарогу крылатым падарожнікам. У сырым змроку птушкі губляюць дарогу, з размаху забіваюца аб вострыя нябачныя здалёк скалы, забіваюца аб маякі, святое якіх вабіць іх да сябе.

Морскія буры ломяць ім пер'я, збіваюць крыллі, заносяць далёка ад берагоў. Змороженія, знясіленыя птушкі падаюць і топяцца ў морскіх хвалях. Вялікімі чарадамі садзяцца яны на палубы і снасці сустрэчных караблёў, забываючы свой страх да чалавека. І маракі не чапаюць іх, шкадуюць.

Стомленыя, з вялікімі стратамі далятаюць птушкі да сваіх зімовых кватэр у цёплых краінах. Там, па берагах вазёр, збіраюцца тысячамі птушкі розных парод. Ня так, як у нас, дзе ўсе птушкі жывуць паасобку. Там—кватэра ў птушак часовая, там нашы птушкі не спяваюць і ня ўюць гнёздаў, ім трэба толькі перажыць як-небудзь да таго часу, калі ў нас зноў пачненца вясна.

# КАЗКА ПРА МУХУ, ПАВУКА, ВЕРАБ'Я І КАРШУНА



Быў сабе лес,  
А ў лесе поўна  
Прыгожых клёнаў  
І дубоў,  
І грабаў,  
І бярозаў старых,  
Што лісцём угары  
Гулка-зычна шумяць  
І у неба глядзяць.

\* \* \*

Ды найбольшым  
У тым лесе  
Быў дзядуля—дуб,  
На палянцы ён развесіў  
Свой зялёны чуб.  
А на дубе тым каршунік

У лісцях сабе жыў,  
І гняздо для каршунятак  
На тым дубе звіў.

\* \* \*

Вось аднойчы  
Памаленьку  
На дубовы сук  
Узабраўся яшчэ зранку  
Пузаты павук.  
І густую  
Сетку тую  
Звіў ён на суку.  
Неўзабаве-ж к павуку  
Прыляцела муха,  
Муха-сакатуха.  
І тут-же, дзеткі,—  
Бух! у сетку.  
І звініць, і бубніць,  
Што ёсьць сілы,  
Што ёсьць духу,  
А павук з'ядае муху.

\* \* \*

Скуль не ўзяўся верабейка,  
Жававы канарэйка.

Скочыў ён на сук—  
Бачыць: тут павук!  
— Цвір, цвірэнь,  
— Ціў, ціў, цэў!  
— Я сягоння шчэ' не еў,  
Я цябе даўно шукаў.  
І скапіў ён павука.



\* \* \*

Але раптам—што за ліха?  
Штосці мчицца, нібы віхар.  
То каршун  
Гаргатун  
Як шугне з гары,  
Як выставіць пазуры...  
Не схаваўся верабейка  
Шэры канарэйка.  
Тут яму і канец!





Апавяданне Біянкі  
Малюнак Г. Змудзінскага

Кожны год у ясны вераснёўскі дзень  
можна наглядаць паветраны палёт на самым  
дзіўным знарадзе.

Сядзіць на галінцы павучок і думае: „Ці  
не паспрабаваць мне шчасця на павуцінцы?“

Падумаў так і зараз-жа нітачку з жыво-  
ціка выпусціў, за галінку мацней зачапіў яе,  
а сам насупроць ветра ідзе, ножкамі пера-  
бірае. Ідзе, нітачку тчэ,—вечер яе махае,  
ад галінкі адараўца ня можа.

Дайшоў павучок да канца галінкі, стаў,  
ногі выцягнуў, жывоцік падняў, нітка ў па-  
ветры пятлёю робіцца—даўжэй ды даўжэй.  
Пятля доўгая, доўгая выцягнулася. Ветрам  
яе махае—ніяк адараўца ня можа.

Дабег да нітачкі, дзе прыматаў яе,  
раз-раз перагрыз яе—адпуска-а-й!

Вечер па полі гуляе, павуцінку падганяе—  
на павуцінцы павучок вісіць.

Ляціць павучок у паветры, як лёганькі  
шарык.

Раптам павярнула яго і проста на кусты  
панесла. Вось-вось зачэпіцца.

Падымай!

Павучок скоранька павуцінку ткаць узяўся,  
пятлю спускаць. Пятля—шырэй і ширэй—  
павучок вышэй.

Высока, высока падняло павучка, панесла  
над кустамі. Ляціць паветраны шарык.

Ляціць павучок, сюды-туды гляне: спе-  
раду, ззаду, з усіх бакоў срэбранныя лёгань-  
кія нітачкі, на нітачцы шарыкі. Матляюща  
яны ў паветры—шмат, шмат. Ад гэтага ўсё  
паветра срэбнае.

Унізе людзі ідуць, гавораць:

— Паглядзі адно, бабскае лета. Відаць  
весень пагодлівая настане—сухая, ды цёплая.

Раптам чарада чорных стрыжоў—вжж.  
Адпуска-а-ай!

Наш павучок ножкамі перабірае, павуцінку  
зматвае,—пятля карацей ды карацей, па-  
клажа цяжэй,—павучок ніжэй, ніжэй, ніжэй...

Стоп!—зачапіўся.

Прыехалі.

На павуцінцы павіс павучок, захістаўся.

# На вуліцы

Апавяданне А. Цітавай

Зноў насталі ясныя, цёплыя асення дні. Больш двух тыдняў хмарна было, дажджы імжэлі, а сёння так цёпла, так радасна на дварэ.

Цёплае асенне сонейка песьціца сваімі праменнямі дрэвы і хаты, і зямлю, і дзяцей, што з вясёлым смехам і крыкам бягут са школы. Разам з гэтымі дзецьмі бяжыць і Паўлюк. Здаецца, што твар яго асвятляе шмат сонечных праменняў—такі ён радасны і светлы.

Пад пахаю ў Паўлюка лемантар, на які ён часта пазірае сваімі вочкамі. І вочки яго гарашь радасцю і пяцікутная зорачка на яго грудзёх гарыць агнём, чырванее на сонцы.

О, колькі радасці, колькі гонару ў Паўлюка—ён разам са ўсімі ходзіць у школу. І ўсё навакольнае здаецца Паўлюку такім радасным, такім вясёлым. Нават невялічкая

лужына, у якую зірнула сонейка і выбегла адтуль дробнымі праменчыкамі, паказалася Паўлюку нейкай светлай, вясёлай і глыбокай-глыбокай.

Насустрач вучням ідзе цётка Лукер'я. Яна глядзіць на дзяцей і радасна кажа:

— Так яно і ёсьць,—калі на полі пуста, дык на вуліцах дзяцей густа. І, убачыўшы Паўлюка з кніжкаю, пытае:—што гэта і ты, Паўлючок, ужо ў школу ходзіш?

— Ужо, вучуся, бабулька, ужо,—весела адказвае Паўлюк і яшчэ мацней прыціскае кніжку да свайго халаціка.—Вось лемантар у мяне ўжо, гляньце які.

Бабулька пайшла сваю дарогаю, а дзеци вясёлыя пабеглі па хатах.

Павольна, ціха ападаюць чырвона-жаўтаватыя лісточки з дрэў. Кружацца і блішчацца на сонцы. Ясны, радасны асенні дзень.



# СКАРГА

Апавяданне А. Дыла  
Малюнкі В. Тіхановіча

Сёня ў школе настаўніца выдала ўсім вучням новыя падручнікі. Якія яны чысценькія, у прыгожых вокладках! І малюнкі ў чытанцы цікавыя, цікавыя.

На сябе і на Ціму атрымаў чытанку Антонік. Прышоўшы дахаты Антонік пачаў разглядаць малюнкі. „А што,—думае ён,—калі замаляваць іх — прыгажэйшаю будзе книга. Прауда, настаўніца казала, каб книжак не пэцкаць, бо на другі год па іх яшчэ будуць вучыцца дзеці. Але Антонік і не збіраецца пэцкаць малюнкі, ён толькі трошкі падмалюе.

За працай не заўважыў Антонік як хутка праляцеў вечар, як надышла пара спаць. Лёг Антонік з думкаю аб книжцы і заснуў. Смачна і ўтульна спіцца Антоніку пад цёплаю коўдру.

І раптам чуе Антонік: тук... тук... тук...

Усхапіўся з ложка, падбег к вакну. „Што за дзіва? Чаго трэба?“



І Антонік пачаў падфарбоўваць малюнкі.

Бачыць—пад вакном стаіць яго таварыш Адзік ды кліча:

— Антонік, хутчэй апранайся, чаго ты спіш так позна. Сягоння-ж раніцаю сход важатых зорачак.

Хутка апрануўся Антонік і паціханьку вышаў з дому. Увайшлі яны ў прасторны пакой школы—бачаць сход пачаўся. На лаўках сядзяць усе важатыя зорачак, Такцябраты, а за столом у прэзідыме нейкія не знаёмыя дзеці.

Антонік і Адзік селі на апошнія лаўцы.

— З якой школы гэтыя дзеці, што за сталом сядзяць, ці не дэлегацыя якая?—пытае Антонік у Адзіка.

— Не... Не ведаю, — пільна ўглядзеца Адзік.

Праходзіць яшчэ некалькі хвілін. Уважліва глядзіць Антонік і ніяк пазнаць не можа—хто-ж гэта ўсё такі за вучні. Імёны нейкія дзіўныя ў іх: Задачнік, Чытанка, Лемантар.

— Сход лічу адчыненым,—сказаў Задачнік,—слова мае Лемантар.

Маленькі хлопчык, што зваўся Лемантаром, узлез на крэсла і тоненъкім голасам хутка загаварыў:

— Слухайце, я заяўляю скаргу. Сёня са мною адбылося няпрыемнае здарэнне. Настаўніца дала мяне аднаму хлопчыку, а ён прынёс мяне дадому, палажыў на стол, перагартаў некалькі старонак, паглядзеў малюнкі і, пакінуўшы мяне на стале, пабег гуляць. Яго маленькая сястрычка пачала гуляць са мною і... ад мяне, як бачыце, засталася цэлаю толькі вокладка. За адзін дзень я стаў калекай.

Сумна схіліўшы галаву, ён сеў.

На крэсла ўсаскочыла Чытанка.

— Мяне атрымала Зося. Зося добрая вучаніца, але яна любіць чытаць у часе яды. Вось і сёня села Зося абедаць, разгарнула кніжку і не бачыць як льецца з лыжкі страва на мае старонкі. Таму я і брудная такая, уся ў плямах. На будучы год ніхто не захоча мяне чытаць.

— А я,—сказаў Задачнік,—так зацікавіў свайго гаспадара, што ён адразу, як прышоў са школы пачаў развязваць задачы. Але чарніла ён паставіў так, што абмакнутае пяро пераносіў праз мяне. І на першай-жа старонцы пасадзіў вялікую сінюю пляму. Спужаўшыся, ён махнуў кніжкаю і яшчэ больш запэцкаў, а тады паслініў палец ды пачаў церці пляму і... працёр навылёт.

— А мяне,—зірнуўшы на Антоніка, загаварыла Чытанка другое групы,—прыгожа размаляваў адзін вучань. Але не ведае ён, што праз некаторы час фарба на малюнках расплывеца па ўсёй старонцы і тады нельга будзе чытаць надрукаванае. А кніжка будзе мець няпригожы, неахайны выгляд...

Ад гэтых слоў Антонік неstryмаўся, усхапіўся з лаўкі і загаварыў:

— Гэта... гэта я замаляваў чытанку, але я не ведаў, я думаў, што будзе прыгажэй так. А цяпер я сам буду змагацца за чистую, акуратную кніжку, і выклікаю ўсіх вучняў шанаваць свае падручнікі. Таксама ўношу прапанову: няхай нашы бацькі зробяць дома для нас, вучняў, асобную палічку, ці скрынечку, дзе мы зможем хаваць нашы кніжкі і сшыткі.



За столом у прэзідыуме сядзелі дзеяці з даўнымі імёнамі...

— Будзем беражліва адносіцца да кніжак!—мацней звычайнага выгукнуў Антонік.

— З кім ты гаворыш, Антонік? Уставай, пара ў школу ісці,—будзіць маці сына,—снеданне даўно гатова.

Усхапіўся Антонік.

— А... дык гэта быў сон, а не сапраўдны суд над намі.—І, успомніўшы аб пафарбаваных у сваім падручніку малюнках, занепакоіўся.—Што я цяпер скажу настаўніцы, чым я апраўдаюся? Ён яшчэ раз перагартая кніжку, паснедаў і пашоў у школу.

Рабята! А як вы захоўваеце падручнікі? Ці чыстыя яны ў вас? Ці няма ў вашай школе такіх, як Антонік? Абгаварыце гэта адпавяданне ў сваёй групе. Шануйце кніжкі!



## ЯНКА ІНЖЫНЕР

З пазмы А. Бэзыменскага  
Малюнкі Н. Гусева

I

У Юркі—гарматы,  
Штыхі і салдаты...  
Затое—  
    ня тое  
У Янкі, сябры:  
Трамваі, дрэзіны,  
Маторы, машины...  
І ўсё з заводною  
Спружынай ўнутры!

Ён будзе вядомым  
Савецкім вучоным—  
Ня дарам-жа бацька яго  
Інжынер.  
Ён часта гамоніць,  
Што бацьку дагоніць,  
Бо той—бесспартыйны,  
А ён—піанер.

Вядома, навука  
Не лёгкая штука...  
За тое, як пройдзе  
Адзін толькі год—  
Убачыце, людзі,  
Як Янчака будзе  
У бубен склікаць  
Свой атрад у паход.

II

Трава зелянне  
І сонейка грэе.  
На вуліцу Янчаку  
Кліча яно.  
Дарма! Ён ня чуе—  
Ён шпарка будуе  
Велізны завод,  
Што задумаў даўно!

Работы не мала,  
Але шанцевала,  
Што Янчака ў хаце  
Адзін, без сястры:  
Няма перашкоды,  
Як гэта заўсёды,  
І Янка паставіў  
Усё дагары.

Сталы перакінуў,  
Усе кубікі выняў,  
Аднекуль фанеры  
Таўшчэнай прынёс.  
І быццам па слову  
Пачаў пабудову—  
Аж носам сапе,  
Так як той паравоз!


На доўгай фанеры  
Ён вокны і дзвёры  
Назначыў вуглём—  
Вось і сцены стаяць!  
А даху ня трэба  
Хай свецица з неба!  
І лепей, бо праца  
Адразу відаць.

У сярэднюю браму—  
Машыну-дынаму,  
Знадворку слупы,  
Каля сцен верстакі.  
А з кубікаў звыкла  
Ён коміны выклай.  
Глядзі і дзівуй—  
Вось ён майстра які!


О! Яначка быстры:  
Ён з моцнае ніткі  
Праводку вядзе  
Па слупах, так як кот.  
Як пойдуць маторы—  
Праз рэчку і горы  
Падасць электрычнасць  
У вёску, завод.

Высока, без меры  
З чырвонай паперы  
Ён вывесіў сцягі,  
Апалу паддаў.  
Агледзеў мышыны,  
Наладзіў спружыны,  
На крэсла узлез  
І прамову сказаў.

Вось мост цераз воду,  
Вось рэйкі к заводу,  
Вось поезд імчыца,  
Вось звоніць трамвай...



Гатова, гатова  
Уся пабудова!..  
За працу, рабочы!  
Не спі! Не зявай!  
  
З рускага пераклаў А. Зімёнка.



# так было

## Апавяданне з мінулага

К вясне бацьку зусім дрэнна стала. За везлі яго ў бальніцу. Нядоўга ён там праляжаў—памёр, пакінуўшы дзяцей сіротамі.

Плакалі дзеци, калі бацьку хавалі, а маці, як мёртвая, кінулася на свежую магілу.

### II

Бацьку пахавалі, а жыць трэба. Пайшла маці ў кантору, просіць:

— Дапамажэце дзяцей падгадаваць. Нябожчык на фабрыцы здароўе страціў, пятнаццаць год сумленна працаваў.

Адмовілі матцы, кажуць:

— У нас такога закону няма, каб сіротам дапамагаць. Бяры вось на пахаванне пятнаццаць рублёў ды іздзі адгэтуль. Твае дзеци—сама пра іх і клапаціся.

Старалася, старалася маці, чатырох дзяцей пракарміць трудна. Упрасіла брата ўзяць дзевяцігадовага Косціка ў вёску: ён у гаспадарцы дапаможа і за харчы адпрацуе.

### III

Прыехаў Косцік да дзядзькі вясною. Добра ў вёсцы: рэчка, лес, ягады, на начлег хлопцы едуць—песні пяюць. Раздолле—куды большае, як у горадзе. Толькі з ядою дрэнна. Бульбы і тае не хапала. А пра другое што—і не ўспамінай.

Сям'я ў дзядзькі велікая. Працуюць усе ад рання да познага вечара, а нястача з хаты не выходзіць. Мала зямлі ў сялян: лугі, лес, выган—усё ў памешчыкаў. За ўсё трэба заплаціць ці адпрацаваць.

Хацінка ў дзядзькі лядаштая, цесная, цёмная, а ў памешчыка дом на ўзгорку з прыгожымі ганкамі, балконамі.

I  
Косцік жыве ў сутарэнні. Сонейка да іх ніколі не заглядвае. У пакоі сырасць, пахне бялізнаю, што маці людзям мые.

Косцік з сястрой і братам гуляюць у кутку.

Цацак у іх няма, іншы раз кіёчкі, трэсачкі і вяровачкі знайдуцца, тут яны і каня змайструюць і вупраж зробяць.

На вуліцу зімою рэдка ходзяць: вопратка дрэнная і абутак дзіравы.

Бацька з работы прыходзіць позна вечарам. Прыдзе дахаты, кашляе, кашляе, і есці яму ня хочацца, толькі чаю нап'еца.

Прычінуць дзеци: шкода бацькі.

І бацька іх шкадуе, кожны раз, як гроши за работу атрымае, гасцінца прынясе: пернікаў, цукеркаў, а іншы раз і яблыкаў купіць. Ласкавы з дзецьмі бацька, калі лягчэй яму стане.

Доктар кажа: „На сонца-б яму, на вольнае паветра, малака папіць“. Але выехаць нельга—зусім тады адправяць з фабрыкі, разлічаць. Бацька праз сілу працуе.

Работа цяжкая, дзесяць—дванаццаць гадзін у суткі, а ў памяшканні пыл, бруд. Фабрыкант не клапоціцца аб рабочых, яму абы толькі прыбыток добры мець.



„... У нас такога закону няма, каб сіротам дапамагаць”, — сказаў ў канторы.

Калі Косцік праганяе каля маёнтка стада, бачыць, як па роўненых дарожках гуляюць з нянькаю прыгожа прыбранныя дзеци. Каля дому кветкі, шары срэбныя. Вось дзе пагуляць-бы... Але дзе там!.. Туды вясковых не пускаюць, не для іх гэта.

#### IV

Пачала маліна паспываць. Дзеци збяруцца гурбою ды з кашолкамі ў лес. А лес вялікі, цёмны. Дзеци адзін другога пільнуюцца, не разыходзяцца далёка — боязна. Натрапяць на маліну, руکі крапівою паапекаюць, паколюць іх, а ўсю да ягадкі вызбіраюць.

А маліна пахучая, салодкая так і вабіць. Ніколі Косцік у горадзе маліны не еў. І хочацца ягадку з'есці і шкода: трэба як найбольш назбіраць, дэядзька ў горадзе прадасць.

Назбіралі дзеци поўныя кашолкі ягад, самі ў ахвоту наеліся, дахаты збіраюцца.

Раптам забрахаў сабака і кінуўся на дзеци. Дзеци на яго з кійкамі.

— Ату, ату — у... — закрычаў хтосці з кустоў.

Вышаў пан, у яго стрэльба за плячым, ды на дзеци калі закрычыць:

— Вам хто дазволіў маліну збіраць у майм лесе?

Маўчаць дзеци.

— Я вас пытаю! — злуецца пан.

— Дэядзечка, мы не ведалі, што гэта твая маліна, — сказаў Косцік.

Пан яшчэ больш раззлаваўся.

— А чыя-ж, твая, ці што? Вы павінны дазвол у канторы браць, а за гэта мне па пяць кубкаў маліны з чалавека прынесці. А за тое, што вы самавольна пайшлі ў лес, аддавайце цяпер мне ўсю маліну.

Дзеци пераглянуліся, бачаць — дрэнная справа, моўчкі пайшлі за панам у маёнтак. Дахаты вярнуліся з пустымі кашолкамі.

— Пачакай, дармаед! — пагражалі мужчыны, — будзе і на нашай вуліцы свята.



„Хто вам дазволіў маліну ў майм лесе збіраць?” —  
крычаў пан.

# ЛЕЎ і САБАЧКА

(Апавяданне)

У Лондане паказвалі дзікіх звяроў і за прагледзіны бралі грашыма, або сабакамі ці кошкамі на корм дзікіх звяроў.

Аднаму чалавеку захацелася паглядзець звяроў; ён схапіў на вуліцы сабачку і прынёс яго ў звярынец. Чалавека пусцілі глядзець, а сабачку ўзялі ды кінулі ў клетку, каб леў з'еў яго.

Сабачка падцяў хвост і прытуліўся ў вугал клеткі. Леў падышоў да яго і панюхаў.

Сабачка лёг на спіну, падняў лапкі і стаў віляць хвосцікам.

Леў крануў яго лапаю і перакуліў.

Сабачка ўспіўся і стаў перад львом на заднія лапкі.

Леў глядзеў на сабачку, паварочваў гала-



вою з боку на бок і не чапаў яго.

Калі гаспадар кінуў льву мяса, леў адараў кавалак і пакінуў сабачку.

Вечарам, калі леў лёг спаць, сабачка лёг каля яго і палажыў сваю галаву яму на лапу.

З тae пары сабачка жыў са львом. Леў не чапаў яго, еў корм, спаў з ім разам, а іншы раз гуляў з ім.

Аднаго разу прышоў пан у звярынец і пазнаў свайго сабачку; ён сказаў, што сабачка яго ўласны і папрасіў гаспадара




звярынца аддаць яму. Гаспадар хацеў аддаць, але як толькі пачалі клікаць сабачку, каб узяць яго з клеткі, леў ашчэрыўся і зароў.

Гэтак пражылі леў і сабачка цэлы год у адной клетцы.

Праз год сабачка захварэў і здох. Леў перастаў есці, а ўсё нюхаў, лізаў сабачку і дакранаўся да яго лапаю.

Калі леў зразумеў, што сабачка памёр, ён раптам ускочыў, ашчэрыўся, пачаў біць сабе па бакох хвастом, кінуўся на сцяну клеткі і пачаў грызді засаўкі і падлогу.

Цэлы дзень ён непакоіўся, кідаўся па клетцы і роў, потым лёг побач з мёртвым сабачкам і змоўк. Гаспадар хацеў вынесці



мёртвага сабачку, але леў нікога не падпускаў да яго.

Гаспадар думаў, што леў забудзеца на сваё гора, калі яму даць другога сабачку і пусціў да яго ў клетку жывога сабачку; але леў адразу разарваў яго на кавалкі. Потым ён абняў сваімі лапамі мёртвага сабачку і так ляжаў пяць дзён.

На шосты дзень леў памёр.





## Елка

якая ляжала, плавала і чава

### I

З гэтай елкай, пра якую я хачу расказаць,  
трапляліся розныя здарэнні.

Яна і па рацэ плыла, і па лёдзе каталася,  
і на трактары ездзіла і ў паветры лятала.

Яна пабывала і ў Маскве, і ў Беларусі,  
і ў Сібіры.

Яна не стаяла ціха, а крычала, вучыла ня-  
пісьменных, гаварыла прамовы, спявала песні.

Яна ваявала з гультайямі, з прагульшчыкамі,  
змагалася з усімі нашымі ворагамі.

Калі аб усім расказаць, дык трэба напі-  
саць цэлую кніжку. Але вам я раскажу  
толькі самае галоўнае.

### II

Мая елка, як вядома, расла ў лесе. Ад  
лесу да рэчкі было далёка—кілометраў  
трыццаць. Але, калі-б і блізка было, усё-  
роўна елка сама да рэчкі не дайшла-б. Сюды  
прывёз яе трактар.

Бярвенні звалілі на бераг. Тут елка і за-  
сталася. У раку яна трапіла праз некалькі

месяцаў. Вясной разлілася рэчка, на беразе  
якой ляжала елка, і падняла бярвенні. Па-  
імчалася наша елка ўніз па рацэ. Пры ўпа-  
дзенні гэтай рэчкі ў другую была лясная  
прыстань. Тут бярвення лавілі і вязалі  
у плты. Наша елка папала ў вялізны плыт.  
Плытагоны прырабілі да яго вялікі руль,  
з доўгай ручкай, пабудавалі пасярэдзіне  
плыта будку, узялі ў запас чайнікі, кацялкі  
харчы. Заместа печкі паставілі скрынку  
з пяском, каб можна было агонь расклад-  
ваць, кашу варыць.

Пайшоў плыт па рацэ.

Міма праходзілі параходы, трапляліся  
лодкі. На заваротах плытагоны ўсёй арцеллю  
налягалі на руль, паварачвалі свой драўляны  
плывучы хвост, куда патрэбна было.

Раптам наляцела бура. А гэта было ўжо  
ўвосень. У адну ноч на рацэ разбіла дзе-  
сяць плытоў і шэсць выкінула на бераг.  
Той плыт, у якім была наша елка, папаў  
на мель. Два дні біліся плытагоны і не  
маглі зрушыць плыт з месца.

Што тут рабіць? Хутка рака стане.  
Умерзне плыт на лёдзе,—да вясны яго не  
выцягнеш. А ў газетах пішуць: ніводнага  
бервяна не пакінуць у вадзе на зіму; нашай  
краіне вельмі патрэбны бярвені.

Урэшце прышоў паход—буксір. Сяк-  
так выцягнуў плыт і прывёз яго да завода.  
Прыплыла і наша елка.

### III

На беразе ракі, у тым месцы, куды па-  
ход прыцягнуў плыт, стаялі дзве высокія  
жалезныя вежы. Паміж вежамі быў нацяг-  
нуты на вялікай вышыні жалезны шнур.  
А па шнуру ўзад і ўперад бегаў вазок  
з крукам, на доўгім ланцузе; і вось гэты  
вазок панёс нашу елку ў паветры. Справа  
была так: елку разам з сотняй іншых бяр-  
венняў звязалі ў адну звязку і прычапілі  
да крука. Машыніст у аднай вежы ўключыў  
электрычны ток. Звязка бярвенняў паціху  
вылезла з вады і пачала падымашца ўверх.  
Стой! Машыніст павярнуў вагар і вазок  
пабег па шнуры з аднаго канца ў другі...

Стой! Давёз вазок бярвені да канца  
і спыніўся. Гойдаецца цяжкая вязка бяр-  
венняў у паветры.

Машыніст у вежы павярнуў другі вагар  
і вязка бярвенняў паціху спусцілася на  
землю.

Вандраванне нашай елкі ў паветры скон-  
чылася. Так яна ў першы і апошні раз  
лятала ў паветры.

### IV

Цэлы год праляжала елка там, дзе яе па-  
лажылі, высахла, стала лёгкая. І вось аднаго  
разу скапілі елку цэпкія лапы пад'ёмнага  
крана і пацягнулі на завод. А тут узялі  
нашу елку ў работу.

За паўгадзіны адна машина садрала з яе  
кару, другая машина пасекла яе на трэскі,  
трэцяя машина прасеяла яе праз рэшата,  
чацвертая машина панесла яе на самы верх  
завода і кінула ў вялізны кацёл ростам  
з трохпавярховы будынак.

Змяшалася наша елка з іншымі елкамі,  
таксама пасечанымі на трэскі. І раптам з боку  
палілася ў кацёл атрутная кіслата і заліла  
трэскі да самага верху. Па тоўстай белай  
трубе пусцілі ў кацёл гарачую пару і атры-  
малася каша з дрэва і кіслаты.

Цэлых шаснаццаць гадзін булькала і кіпя-  
цілася драўляная каша ў катле. Усё мякчэй  
і мякчэй рабіліся яловыя трэсачкі.

Тое, што рабіла іх цвёрдымі і ломкімі  
распускалася ў кіслаци.

І нарэшце, кіпячэнне скончылася, майстар  
загадаў выпусціць з катла пару.

### V

Для чаго елку кіпяцілі ў катле? А вось,  
слушай. Вандраванне елкі не скончылася.  
Размоклыя яловыя трэскі паехалі з катла  
далей—зноў з машины ў машину. У аднай  
машине іх растррапалі на валокны, у другой  
машине размалолі і змяшалі з вадой. Атры-  
малася рэдкая каша.

Пацякла гэта яловая каша па трубе ў  
апошнюю машину, у самую вялікую на  
фабрыцы.



... Наша елка папала ў вялізны плыт.

Папала яловая каша ў машыну і памчалася па ёй вельмі хутка. За адзін момант яе разгладзілі, выраўнялі, выціснулі, высушылі, выгладзілі. І ведаецце, што атрымалася?

Атрымалася папера. Вось для чаго секлі елку. Вось для чаго яна плыла па рацэ, лятала ў паветры і вандравала з машыны ў машыну.

А потым, калі яна ўжо зрабілася паперай, на ёй надрукавалі газету. Адзін кавалачак елкі папаў у газету, якую чыталі ў Маскве, другі паехаў у Сібір, а трэці трапіў у Менск. Частка гэтай елкі папала і ў часопісь, якую вы зараз чытаеце.



Кавалак елкі папаў у газету...



Наступілі асеннія дні. Далёка разносіца гул малатарняў у ваколіцах соўгасаў і калгасаў. Ідзе малацьба звезенага, убранага з палёў збожжа.

— Здаць дзяржаве сваечасова. — Вось галоўная задача перад усімі соўгасамі, калгасамі, перад усімі малацьбітамі.

# ВАДА ПРАВОД

Апавяданне М. Талмачовай

Прыехаў Васілька з вёскі да цёткі сваёй у Менск. Вечарам маці сказала сваёй сястры, Васількавай цётцы:

— Трэба будзе заўтра з Васількам у лазню схадзіць.

А Васілька паглядзеў скоранька ў вакно ды і кажа адразу:

— У якую лазню? Тут-жа і рэчкі нідзе няма.

Засмяялася цётка:

— Ну, гэта ты не ўгадаў, рэчка тут ёсьць і вялікая нават. А ваду ў нас бяруць не з рэчкі, а з вадаправода.

— З якога?

— А ты не бачыў, хіба?—заківіўся дваюрадны брат Сяргей. Ён у момент саскочыў з месца, пакруціў на сценцы кран і адтуль зараз-жа з шумам пабегла

вада. Васілька ад здзіўлення аж вочы вытрапшыў.

— Хто-ж яе туды наліў?—нясмела спытаў ён.

Сяргейка аж зайшоўся ад смеху:

— Хто? Вядро на страсе стаіць, а адтуль і цяче вада сюды.

— Што ты маніш, Сяргейка! Не гавары глупства,—накричала цётка на сына, а тады да Васілька:— Вось гэта і ёсьць вадаправод, любы мой. Вада па трубах з рэчкі ідзе, яе ў трубы машынамі адмысловымі напампоўваюць, ачышчаюць ад бруду.

— Дык у вас ваду самі не носяць на каромыслах?—нясмела спытаў Васілька.

Сяргейку зноў дзіўна стала з такога пытання.

...Паабедалі. Цётка памыла пасуду і ўсе вышлі з кухні. А Васілька гэтым часам пабег к крану: цікавіць яго вадаправод. Ай-ёй як цікавіць!

Дома маці заўсёды казала: „не лі без патрэбы вады!“ І Васілька ведаў чаму крычыць маці: ёй так цяжка насіць ваду з крыніцы. А жылі яны ад крыніцы далёка—можа дзвесце метраў будзе. А тут—крутнуў: вада.

Вельмі-ж захацелася Васільку пасправаваць, як гэта вада сама бяжыць. Ён прыставіў бліжэй крэсла і сяк-так трошкі пакруціў кран. Вада зараз-жа палілася то-ненькім цурком. Крутнуў яшчэ — хлынуў струмень. Спалохаўся Васілька, хацеў закруціць назад, ды не ведае ў каторы бок. А вада ўсё напаўняла ракавіну.

— Ты што робіш? На што кран адкруціў?—раптам пачуў ён за сабой голас. Гэта крычаў Сяргейка.

Сяргейка падбег і ў момент закруціў кран, падхапіў адною рукою Васілька і паставіў яго на падлогу.

— Я хацеў толькі паглядзець, што гэта за вадаправод, — апраўдваўся Васілька, бягучы да свае маткі ў другі пакой.




... А тут пакруціў кран—вада бяжыць.



Дома маці наоіла ваду з крыніцы.

## ГАДЗІННІК



Любіць Рыгорка гадзіннік разглядаць. Дзіўна яму, як гэта маятнік увесь час цікае і цікае. Апусцяцца гіры нізка, — падцягне брат Міхась вышэй іх, і гадзіннік беспера-  
пынна ідзе і ідзе.

Хочацца разглядзець як найлепш, даве-  
дацца з чаго і як зроблена кожная частачка.  
А бацька або маці, ці ўшчэ хтось з сям'і,  
адразу ж на Рыгорку:

- Не чапай, э то сапсуеш.
- Я і не чапаю,— апраўдаеца Рыгорка.
- Адыдзіся і зайдіся чым-небудзь.

І от аднаго разу рашиў Рыгорка заніца  
карыснай работай—зрабіць гадзіннік.

— Тады пабачаць і бацька, і маці, і брат,  
што я і намеру не меў пісаваць гадзіннік,  
а толькі прыглядаўся, вывучаў яго, каб  
самому такі ж зрабіць,— думаў ён.

Сеў Рыгорка за работу, узяў карандаш,  
ножніцы, карабок ад запалак, адну запалку,  
кавалачак ніткі, кавалачак картону (вокладку  
ад старой кнігі).

А цяпер глянце на малюнкі, як рабіў  
гадзіннік Рыгорка, як вырэзваў ён усё  
з картону.

На малюнку № 1—задняя сценка гадзін-  
ніка; малюнак № 2—маятнік; на малюнку  
№ 3—гіры. Яны не круглыя, але гэта быва  
невялікая (можна зрабіць і круглыя—з кіёч-

каў). Малюнак № 4—дзве стрэлкі (гадзін-  
ная і мінунтная); малюнак № 5—пярэдняя  
сценка, на ёй Рыгорка намаляваў цыфер-  
блат, які паказаны на малюнку № 6.

Затым Рыгорка ўзяў парожні карабок ад  
запалак і ва ўнутраной частцы яго прака-  
лоў цвікам дзве дзірочки, туды ён зацягнуў  
нітку і прывязаў гіры (гледзі малю-  
нак № 7). Зачыніўшы зноў карабок, ён прака-  
лоў у ім дзірку наскрозь (малюнак № 8).

Прыгатаваўшы ўсе гэтые часткі, Рыгорка  
узяўся складваць гадзіннік, пільна прыгля-  
даючыся, каб дзірка прыходзілася наспроть  
дзіркі. Спачатку ён палажыў на стол заднюю  
сценку гадзінніка (малюнак № 1), а на яе—  
маятнік (малюнак № 2).

Затым карабок з гірамі (малюнак № 8),  
а наверх палажыў—сценку з цыферблатаем.  
Цяпер Рыгорка, трymаючы запалку за га-  
лоўку, туга надзеў на яе дзве стрэлкі (спа-  
чатку мінунтную, а на верх гадзінную)  
і праткнуў запалкаю ўсе часткі: цыферблат,  
карабок з гірамі, маятнік і заднюю сценку.

Гадзіннік зроблен. Павесіў яго Рыгорка  
на сценцы і радуецца. Праўда, ён вышаў  
несапраўдны, не такі як той, што на сценцы  
у іх вісіць, але ўсё-ж падобны.

Рабята, цяпер вы ведаеце, як Рыгорка  
рабіў гадзіннік, пасправуйце зрабіць самі.

# ПАДУМАИ


## ЛАБІРЫНТ

Бяжыць па зайчыкавых слядох сабака, заахвочвае яго здабыча. Вось-вось дагоніць ён зайца. І раптам... спыніўся: перад ім быў лабірынт, а ў цэнтры яго—зайчик.

Абабег Бобік кругом, аглядзеў— чацвера варот мае лабірынт, але не кожныя вароты вядуць у цэнтр да зайца.

Ведае Бобік, калі ён пойдзе праз неправільныя вароты— зайчык уцячэ правільнаю дарогаю назад.

Пашукайце праз якія вароты павінен увайсьці Бобік, каб злавіць у лабірынте зайца.



## ЗАГАДКІ І ЗАДАЧЫ



1. Звонка я молатам б'ю  
Усё кую, кую, кую.  
Сцеражыся мяне, сталь,—  
Знаеш, спрытны я...
2. Ні звер, ні птушка, а нос як спіца.
3. Шавец,—ні шавец; кравец,—ні кравец;  
трымае ў роце штаціну, у руках—ножніцы.
4. Што скарэй за ўсё.
5. Сястра да брата ў гості ідзе, а ён ад яе хаваецца.
  
6. Кравец мае скрутак сукна ў 16 метраў даўжыні.  
Кожны дзень ён адразае па 2 метры.  
Праз колькі дзён ён адрэжа апошні кавалак?

## ПАДПІСВАЙЦЕСЯ

НА АКЦЯБРАЦКУЮ ШТОМЕСЯЧНУЮ ІЛЮСТРАВАНУЮ ЧАСОПІСЬ

## „ІСКРЫ ІЛЬІЧА“

### УМОВЫ ПАДПІСКІ:

На 1 месяц . . . . .	50 кап.
На 3 месяцы . . . . .	1 р. 50 "

ПАДПІСКУ ЗДАВАЙЦЕ НА ПОШТУ І ЛІСТАНОСЦАМ

# ЯК ЛЮДЗІ ВУЧЫЛІСЯ АРАЦЬ



1. Першыя земляробы апрацоўвалі зямлю кіком, драўлянымі крукамі, потым матыкаю. Маруднаю і цяжкаю была гэта работа.



2. Прашло шмат год. З'явілася навольніцтва і паны сталі запрагаць у матыку - плуг навольнікаў, а каб яны вралі скарэй—гаспадар падгнянёў іх блауном.




3. А вось 300—400 гадоў таму назад вралі ўжо такімі драўлянымі плугамі. Плугі гэтых былі вельмі цяжкія—у іншы плуг запрагалі 8 валоў.



4. Да рэвалюцыі ў Беларусі аралі вось так. У сялян-беднякоў не было грошай на машыну. Машыны былі толькі ў памешчыкаў ды ў кулакоў. А на трактарах тады і зусім не працавалі.



5. А цяпер вось так аруць у нашых соўгасах і калгасах. На дапамогу каню прышоў трактар.



6. На гэтым малюнку—электраплуг. Ім будуть апрацоўваць зямлю ў нашых соўгасах і калгасах, калі ты будзеш вялікім.

ВЫДАВЕЦТВА ЦК ЛКСМБ „ЧЫРВОНАЯ ЗМЕНА“.

Рэдактар А. ЯКІМОВІЧ

Друкарня імя Сталіна.

Зак. № 2082.

У ліку 3530.

Гарадзіштве № 1100.

206130 11382